

*Людміла Сегень*

*Беласток*

### Сфера ўжывання абрэвіатур у сучаснай беларускай мове

Актыўнае папаўненне слоўнікавага складу мовы абрэвіатурамі з'яўляецца, несумненна, вынікам дзеяння ў мове прынцыпу эканоміі, роля якога ў тым, каб ствараць новыя, кароткія і ў той жа час ёмкія па сэнсу ўтварэнні для вуснага і пісьмовага маўлення замест грувасткіх намінатыўных спалучэнняў. Першапачаткова ўсе скарачаныя адзінкі ў любой мове, беларуская не выключэнне, з'яўляюцца словаўтваральнымі кандэнсатамі адпаведных намінатыўных спалучэнняў<sup>1</sup>. З'яўленне іх у мове адбываецца не непасрэдна са з'яўленнем пэўнага паняцця, а пазней, пасля таго, як гэта паняцце ў сваім моўным афармленні атрымлівае распаўсюджванне. Тады скарачэнне выступае як варыянт ужо існуючага слова ці спалучэння<sup>2</sup>.

Абрэвіатуры, асабліва ініцыяльнага тыпу, акронімы, з'яўляюцца і працягваюць сваё жыццё ў глыбіні спецыяльных сфер выкарыстання. Менавіта гэтыя абставіны садзейнічаюць развіццю галіновай спецыялізацыі ў выкарыстанні скарачаных найменняў<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> П. П. Шуба, *Абревиатуры-прилагательные в современном русском языке*, (в:) *Словообразование и номинативная деривация в славянских языках. Тезисы докладов республиканской конференции в 2-х частях*, Гродно 1982, ч. 1, с. 158–159.

<sup>2</sup> З. Ф. Кравченко, *О сложносокращенных словах в русском и белорусском языках*, (у:) *Тыталагія славянскіх моў і ўзаемадзеянне славянскіх літаратур. Тэзісы дакладаў III рэспубліканскай канферэнцыі (2–3 снежня 1977 г.)*, Мінск 1977, с. 184–185.

<sup>3</sup> С. Шадыко, *Абревиация в специальных языках (на материале русского языка)*, Варшава 2006, с. 145.

Расшыфроўка агульнаўжывальнай абрэвіятуры для носьбіта мовы, звычайна не прадстаўляе цяжкасцей у сувязі з прысутнасцю ў яго навыкаў мовы і асацыяцый. У выпадках, калі прачытанне складана-скарочанага слова з'яўляецца немагчымым, калі яно адносіцца да адзінак спецыяльных моў, а кожны такі тэкст патрабуе свайго рэцыпіента, трэба правесці дэшыфроўку (узнаўленне зыходнай формы скарочанай адзінкі). У межах гэтага этапу праводзіцца таксама лінгвістычны аналіз макра- і мікракантэксту сказаў, у якіх ужываюцца скарочэнні. Гэта робіцца для таго, каб правільна выбраць прататып абрэвіятуры ў спецыяльным слоўніку. Задачай нашага даследавання з'яўляецца вывучэнне сферы выкарыстання акронімаў у сучаснай беларускай мове і яе спецыяльных мовах, спроба скласці такі слоўнік-дапаможнік складанаскарочаных слоў, дзе скарочаныя лексічныя адзінкі размеркаваны па тэматычных групах (г.зн. тэмах і падтэмах):

**1. Дзяржаўна-адміністрацыйная сістэма. Міністэрствы, камітэты, партыі і іншыя структуры ўлады:**

МУС – Міністэрства ўнутраных спраў

МНС – Міністэрства па надзвычайных сітуацыях

РУУС – Раённая ўправа ўнутраных спраў

БПС – Беларуская партыя свабоды

**2. Ахова здароўя:**

ЛФК – лячэбная фізкультура

МЗО – Міністэрства аховы здароўя

СААЗ – Сусветная арганізацыя аховы здароўя

**3. Машынабудаванне:**

БЕЛАЗ – Беларускі аўтамабільны завод

МАЗ – Мінскі аўтамабільны завод

АРЗ – Аўтарамонтны завод

**4. Аддзелы аховы:**

АМАП – Аддзел міліцыі асобага прызначэння

ДРАБ – Дружны рэгіянальнай аховы і бяспекі

КДБ – Камітэт дзяржаўнай бяспекі

ПГНП – Пастаянная група па надзвычайных пытаннях

ФБР – Федэральнае бюро пошуку

**5. Атам і радыёактыўнасць:**

ЕААЭ – Еўрапейскае агенцтва па атамнай энергіі

ЕўРАТАМ – Еўрапейскае таварыства па атамнай энергіі

МАГАТЭ – Міжнароднае агенцтва па атамнай энергіі

ІНІС – Міжнародная сістэма ядзернай інфармацыі

АЯЭ – Агенцтва па ядзернай энергіі

**6. Касманаўтыка:**

ЕКА – Еўрапейскае касмічнае агенцтва

ЕКК – Еўрапейская канферэнцыя па космасу

ЭСАК – Еўрапейскі цэнтр касмічных аперацый

ІНТЭРКОСМАС – Савет па міжнароднаму супрацоўніцтву ў галіне даследавання і выкарыстання касмічнай прасторы

Аск – аўтаматызаваная сістэма кіравання

**7. Канферэнцыі:**

СЕПТ – Еўрапейская канферэнцыя паштовай і тэлефонна-тэлеграфнай сеткі

КЕС – Канферэнцыя еўрапейскіх статыстыкаў

СЕТС – Еўрапейская канферэнцыя па пытаннях спадарожнікавай сувязі

КМЭС – Канферэнцыя па міжнароднаму эканамічнаму супрацоўніцтву

**8. Камісіі:**

КМГС – Камісія па пытаннях міжнароднага гандлю сыравінай

КПМН – Камісія па прыладах і метадах назірання

ЭКА – Эканамічная камісія для Афрыкі

ЕКСГ – Еўрапейская камісія па сельскай гаспадарцы

ЧНК – Часовая надзвычайная камісія

**9. Кантроль над наркатычнымі сродкамі:**

ПЦСНС – Пастаянны цэнтральны Савет па наркатычных сродках

ПЦСО – Пастаянны цэнтральны Савет па опіуму

МСКНС – Міжнародны Савет па кантролю над наркатычнымі сродкамі

**10. Пошта. Сувязь. Электрасувязь:**

АПТС – Афрыканскі паштова-тэлеграфны саюз

ПАНАФТЭЛ – Панамерыканская сістэма сувязі

**11. Турызм:**

СІТКА – Сакратарыят па інтэграцыі ў галіне турызму ў Цэнтральнай Амерыцы

САТ – Сусветная арганізацыя па турызму

ЕКТ – Еўрапейская камісія па турызму

ТА – Турыстычнае агенцтва

СТА – Сусветная турыстычная арганізацыя

**12. Клімат. Метэаралогія:**

КММ – Камісія па марской метэаралогіі

МДЦ – Метэаралагічны даследчы цэнтр

КССМК – Камісія па спецыяльнаму карыстанню метэаралогіі і кліматалогіі

**13. Статыстыка. Фінансы:**

СБЕЭС – Статыстычнае бюро Еўрапейскага эканамічнага саюза

ФУ – фінансавое ўпраўленне

СІАКРЭС – Пастаянны камітэт па даследаваннях і статыстыцы

**14. Мытня. Аўтаінспекцыя:**

МЭСЦА – Мытны эканамічны саюз Цэнтральнай Афрыкі

АМС – Адміністрацыя мытнага саюза

СМС – Савет мытнага супрацоўніцтва

МБМТ – Міжнароднае бюро па мытных тарыфах

ДІБДР – Дзяржаўная інспекцыя бяспекі дарожнага руху

**15. Разбраенне і барацьба за мір:**

ІЛМАК – Ізраільска-ліванская змешаная кампанія па перамер'ю

МСПМ – Міжамерыканскія сілы па падтрымцы міру

**16. Вінаградарства і вінаробства:**

МБВВ – Міжнароднае бюро па вінаградарству і вінаробству

**17. Гандаль. Магазины:**

СГР – Савет па гандлю і развіццю

ГПЗГ – Група па перамовах у галіне знешняга гандлю

ЦРГ – Цэнтр развіцця гандлю

ЕАСГ – Еўрапейская асацыяцыя свабоднага гандлю

ЦУМ – Цэнтральны ўніверсальны магазін

ГУМ – Дзяржаўны ўніверсальны магазін

**18. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый:**

ЕўРПАР – Еўрапейскі парламент

МСААН – Міжнародны суд ААН

АІКААН – Аб'яднаны інфармацыйны камітэт ААН

ЮНЕСКА – Камісія Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па пытаннях адукацыі, навукі і культуры

**19. Суды:**

СЭТ – Суд еўрапейскіх таварыстаў

**20. Краіны:**

СНД – Садружнасць Незалежных Дзяржаў

АРК – Аўтаномная Рэспубліка Крым

РП – Рэспубліка Польшча

ЗША – Злучаныя Штаты Амерыкі

**21. Паліва і энергетыка:**

АЭС – атамная электрастанцыя

ГЭС – гідраэлектрычная станцыя

ГАЭС – гідраакумулюючая атамная электрастанцыя

ЦЭЦ – цепла-электрычная цэнтраль

**22. Прыборы. Прыстасаванні:**

ЭВМ – электронна-вылічальная машына

АЗП – апэратыўнае запамінальнае прыстасаванне

ПЗП – пастаяннае запамінальнае прыстасаванне

ЛВМ – лічбавая вылічальная машына

АКГ – аптычны квантавы генератар

**23. Электратэхніка:**

ВІС – вялікая інтэгральная схема

ВАР – вольт-ампер рэактыўны

ЗВЧ – звышвысокая частата

ЭРС – электрарухальная сіла

**24. Фізіка:**

ЗВЧ – а)звышвысокая частата; б)звышвысокачастотны

ППЛ – паўправадніковы лазер

СВД – святловыпраменьваючы дыёд

ТВЧ – токі высокай частаты

УГВ – ультрагукавыя ваганні

ГТР – газатурбінны рухавік

ГТУ – газатурбінная ўстаноўка

**25. Адукацыя. Навучальныя ўстановы. Акадэміі:**

МАБ – Міжнародная акадэмія бізнеса

БАМ – Беларуская акадэмія музыкі

БДТУ – Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт

БІМСХ – Беларускі інстытут механізацыі сельскай гаспадаркі

РІВШ – а) дзяржаўная ўстанова адукацыі; б) Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы

**26. Навука і тэхніка:**

НАТ – Навуковая арганізацыя працы

НТК – Навукова-тэхнічны камітэт

**27. Кампаніі, фірмы, таварыствы:**

ТАА – Таварыства з абмежаванай адказнасцю

УП – Унітарнае прадпрыемства

СМП – сумеснае малое прадпрыемства

**28. Банкі:**

АКБ – Акцыянерны камерцыйны банк

БТА – Банк ТуранАлен

ЕБРР – Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця

АПБ – Аграпрамысловы банк

БМР – Банк міжнародных разлікаў

БББ – Беларускі біржавы банк

**29. Асацыяцыі:**

АКБ – Асацыяцыя камерцыйных банкаў

БАКЦУЕ – Банкаўская Асацыяцыя Краін Цэнтральнай і Усходняй Еўропы

БАН – Беларуская асацыяцыя па нерухомасці

МАБ – Міжнародная асацыяцыя беларусістаў

АББ – Асацыяцыя беларускіх банкаў

АБА – Асацыяцыя банкаў Азіі

**30. Аб’яднанні. Рухі. Клубы. Курсы:**

БКХІ – Беларускі клуб хрысціянскіх інтэлектуалаў

БНПЦ – Беларуская народная праваслаўная царква

БНФ – Беларускі Народны Фронт

БПСМ – Беларускі патрыятычны саюз моладзі

БЭЗ – Беларуска-эстонскае згуртаванне

ЖККС – Жаночы каардынацыйны савет

МФ – “Малады фронт”

НРБ – Народны рух Беларусі

УАЗ – Усебеларуская партыя народнага адзінства і згоды

ХДВ – Партыя хрысціянска-дэмакратычнага выбару

НРМ – Незалежная Рэспубліка Мроя

СБМ – курс “Сучасная беларуская мова”

**31. Выдавецтвы:**

ВІР – альманах “Вера і Розум”

ЛіМ – газета “Літаратура і мастацтва”

ВВД – Гродзенскае незалежна-камерцыйнае выдавецтва “Беларускі вольны друк”

**32. Фонды:**

НПФ – Недзяржаўны пенсійны фонд

ФДКД – Фонд дзяржамаёмасці Камітэта па дзяржамаёмасці РБ

ПІФ – Паевы інвестыцыйны фонд

БФС – Беларускі Фонд Сораса

**33. Тэлебачанне. Радыё:**

ФІТ – тэлекампанія “Фабрыка інфармацыйных тэхналогій”

БТ – Беларускае тэлебачанне

**34. Культура. Літаратура. Гісторыя:**

ФПБК – Фонд падтрымкі беларускай культуры

ББЛ – літаратурнае аб’яднанне “Бум-Бам-Літ”

ЛІМІК – культурны цэнтр “Літаратура, мастацтва і культура”

МІЦ – Маладзёжны інфармацыйны цэнтр

МЭЯ – аб’яднанне “Мастацтва, Экалогія і Я”

ТВЛ – Таварыства вольных літаратараў

ТВМ – Таварыства беларускай мовы

УСЖ – Усеславянскі саюз журналістаў

СП – Саюз пісьменнікаў

РЦНК – Рэспубліканскі цэнтр нацыянальнай культуры

### **35. Ахова прыроды. Экалогія:**

КСНА – Каардынацыйны савет па навакольнаму асяроддзю

### **36. Навіны. Інфармацыя:**

ККГІ – Кансультацыйны камітэт па грамадскай інфармацыі

ЦЭСІ – Цэнтр эканамічнай і сацыяльнай інфармацыі

ГСАД – Глобальная сістэма апрацоўкі даных

ІНДЗІС – Сістэма апрацоўкі прамысловай інфармацыі

ІНФАТЭРМ – Міжнародны інфармацыйны цэнтр па тэрміналогіі

### **37. Хімія:**

ТХАН – трыхлорацэтат натрыя

ПВС – полівінілавы спірт

ІФАХ – Інстытут фізіка-арганічнай хіміі

### **38. Навукова-даследчыя інстытуты:**

НЦІАТ – Навукова-даследчы інстытут аўтамабільнага транспарту

ІЛД – Інстытут лінгвістычных даследаванняў

### **39. Сельская гаспадарка:**

АФК – комплекснае ўгнаенне (азот, фосфар, калій)

ВАУ – вадзяныя азотныя ўгнаенні

ВКУ – вадкія комплексныя ўгнаенні

ВМУ – вадкія мінеральныя ўгнаенні

ІПС – інкубатарна-птушкагадоўчая станцыя

ППГ – пшанічна-пырнікавы гібрыд

АІД – агрэгат індывідуальнага даення

СТДБ – садовая трактарная дыскавая барана

### **40. Інфарматыка і праграмаванне:**

АП – абнаўленне пазіцый у пошукавай сістэме

СДЛ – сайт для людзей

ТШ – тэматычны індэкс цытавання Яндэкса

### **41. Тэатры. Клубы. Дамы культуры:**

ЦДСА – Цэнтральны дом Савецкай арміі

ТЮГ – Тэатр юнага глядача

### **42. Філалогія:**

СПЗБ – Слоўнік гаворак паўднёва-заходняй Беларусі і яе пагранічча

ЭСБМ – Этымалагічны слоўнік беларускай мовы

СМ – семантычнае макраполе

**43. Жыллёва-эксплуатацыйная служба:**

ЖЭС – жыллёва-эксплуатацыйная служба

ЖРЭУ – жыллёва-рамонтна-эксплуатацыйная служба

ЖЭК – жыллёва-эксплуатацыйны камітэт

МЖК – маладзёжны жыллёвы комплекс

**44. Банкаўскія паслугі:**

КП – крэдытная паслуга

КПА – крэдытаванне прыватных асоб

ЮП – юрыдычная практыка

ГП – грашовы перавод

АГС – арганізацыя гандлю і сэрвісу

ПВП – пункт выдачы пошліны

АІС – арэнда індывідуальных сейфаў

ПБС – прад'яўленне банкаўскіх сейфаў

КПП – коды прызначэнняў плацяжоў

ДБЧ – дарожныя банкаўскія чэкі

КБЧ – камерцыйныя банкаўскія чэкі

ПАВ – пункты абмену валюты

**45. Паслугі на біржы:**

АЗГА – абслугоўванне знешнегандлёвых аперацый

ЭЛП – электронна-лічбавы подпіс

ПРК – пачатковая рэгістрацыя карыстальніка

ПЭП – перадача электроннага паведамлення

ЗКЭ – змена ключоў электраправодкі

САЭД – сервер абмену электроннымі дакументамі

АСАЭД – абонплата САЭД (сервер абмену электроннымі дакументамі)

РЭПА (англ. repurchase agreement, репо) здзелка пакупкі/продажу каштоўных папераў

**46. Кантралюючыя органы:**

МІ – Міжрэгіянальная інспекцыя

ФСПП – Федэральная служба па падаткаабкладанні

МІ ФСПП – Міжрэгіянальная інспекцыя Федэральнай службы па падаткаабкладанні РБ

КФСПП – Кіраўніцтва Федэральнай службы па падаткаабкладанні РБ

ЕІТС – Еўрапейскі інстытут тэлекамунацыйных стандартаў

**47. Банкаўскія аперацыі:**

РКА – разлікова-касавае абслугоўванне

ВАА – валютна-абменныя аперацыі

РПС – размяшчэнне прыцягненых сродкаў

ПГС – прыцягненне грашовых сродкаў



ААР – адкрыццё і абслугоўванне рахункаў

ВБГ – выдача банкаўскіх гарантый

ПНС – перавозка наяўных сродкаў

АМР – абязлічаны металічны рахунак

ПРК – прывязка да рыначнага курсу

ПКНБРБ – прывязка да курсу Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь

#### **48. Біржавыя аперацыі:**

ЭДА – электронны дакументаабарот

ППКУ – падача, пацвярджэнне і карэкціроўка ўдзельнікаў гандлю па-  
пярэдніх заявак

ПТС – пачатак тарговай сесіі

ПД – подпіс дакументаў

#### **49. Формы аплаты:**

КПП – каэфіцыент платы плацежаздольнасці

АКВ – абмежаваная канвертуемая валюта

АТТ – адзіны транзітны тарыф

МТТ – міжнародны транзітны тарыф

#### **50. Арганізацыі:**

ПАУФОР – Прафесійная арганізацыя ўдзельнікаў фондавага рынку

САШ – Сусветная арганізацыя па ахове інтэлектуальнай прыватна-  
сці

#### **51. Карпарацыі:**

МФК – Міжнародная фінансавая карпарацыя

ТНК – Транснацыянальная карпарацыя

#### **52. Агенцтвы, камерцыйныя прадпрыемствы:**

ПП – Індывідуальнае прыватнае прадпрыемства

МП – Муніцыпальнае прадпрыемства

МРА – Міжнароднае рэйтынгавае агенцтва

НРА – Нацыянальнае рэйтынгавае агенцтва

#### **53. Праграмы:**

СРГ – Садзейнічанне развіццю гандлю

ВПР – Вывучэнне попыту і рынку

ЗБП – Збыт банкаўскай прадукцыі

УЗК – Удзел замежнага капітала

ПЗВ – Пакупка замежнай валюты

ПЗВ – Продаж замежнай валюты

ЗБК – Знешнебіржавы курс

НДП – Нацыянальнае дзелавое партнёрства

ГПГФ – Глобальныя праграмы гандлёвага фінансавання

**54. Назвы брэндаў:**

САБ – Сацыяльна-адказны брэнд

МСФС – Міжнародныя стандарты фінансавай справаздачнасці

**55. Кампаніі па камплектацыі і забеспячэнню:**

ВАМ – Кампанія па камплектацыі механічнай вентыляцыі

ДАЛІСІЯ – Давер, Актуальныя распрацоўкі, Лепшыя спецыялісты, Індывідуальны падыход, Сучасныя матэрыялы, Інвестыцыі, Яснасць

**56. Клірынгавыя кампаніі:**

ЦДРБ – Цэнтральны дэпазітарый РБ

ДКК – Дэпазітарна-клірынгавая кампанія

БРЦДКП – Беларускі рэспубліканскі цэнтральны дэпазітарый каштоўных папераў

НКА ЗАТ НРД – Некамерцыйная арганізацыя таварыства нацыянальна разліковы дэпазітарый

БД – Банкаўскі дэпазітарый

РЦД – Рэспубліканскі цэнтральны дэпазітарый

**57. Клірынгавыя аперацыі:**

ДКП – дэпаніраванне каштоўных папераў

ВКП – выдача каштоўных папераў

**58. Брокерскія, акцыянерныя кампаніі:**

БКС – кампанія Брокеркрэдыт сервіс

МАК – Міжнародная акцыянерная кампанія

**59. Страхавыя таварыствы:**

АВІКАС – Акцыянернае таварыства авіяцыйнага і касмічнага страхавання

МАВІС – Міжнародны саюз авіяцыйных страхавальчыкоў

**60. Цэнтры, аддзелы, саюзы, комплексы, групы:**

АПЗ – Адзел працы і заробтнай платы

РКЦ – Разлікова касавы цэнтр

ЦБП – Цэнтр банкаўскіх паслуг

ААЦ – Аператыўна аналітычны цэнтр на біржы

СЦ – Цэнтр, які сведчыць паслугі

ЦЛС – Цэнтр лічбавых сертыфікатаў

ДЦБІ – Дзяржаўны цэнтр бяспекі інфармацыі

ГПС – Грамадска-палітычны саюз

АПК – Аграпрамысловы комплекс

ТЭЦ – Транспартна-экспедытарскі цэнтр

ФПГ – Фінансава прамысловая група

**61. Холдынгі:**

МАХ – Міжнародны аўтамабільны холдынг “Атлант-М”

ХІТ – Холдынг інфармацыйных тэхналогій “ІВМ-Мінск”

**62. Падраздзяленні банкаў:**

КНА – Кіраванне негандлёвымі аперацыямі

ПЗРЦ – Паўночна-заходні рэгіянальны цэнтр

**63. Падраздзяленні біржаў:**

БВФБ – Беларуская валютна-фондавая біржа

САД – Сістэма абмену электроннымі дакументамі

БУТБ – Беларуская ўніверсальная таварная біржа

ББП – Беларуская біржа працы

БББ – Беларуская будаўнічая біржа

РТСБ – Расійская таварна-сыравінная біржа

БУТБ – Беларуская ўніверсальная таварная біржа

**64. Ліцэнзіі:**

ЛРКП – ліцэнзія на работу з каштоўнымі паперамі

ЛДН – ліцэнзія дзяржаўнага натарыуса

ЛАД – ліцэнзаванне адвакацкай дзейнасці

**65. Банкаўскія праекты:**

СДБА – Сістэма дыстанцыйнай бізнес-адукацыі

ОПЗ – Ордэр на правядзенне здзелкі па жадаемаму курсу

**66. Сістэмы:**

СЭР – Сістэмы электронных разлікаў

АСМП – Аб’яднаная сістэма маментальных плацяжоў

БЕКАС – Беларуская каціровачная аўтаматызаваная сістэма

СЭД – Сістэма электроннага дакументаабарота

СКБД – Сістэма кіравання базай дадзеных

АІСАРІП – Аўтаматызаваная інфармацыйная сістэма адзінай разліковай інфармацыйнай прасторы

СУРПТ – Сістэма ўзаемаразлікаў на паветраным транспарце

НКІ – Носьбіт ключавой інфармацыі

АСПР – Аўтаматызаваная сістэма банкаўскіх разлікаў

САД – Сістэма абмену электроннымі дакументамі

БАКС, бакс – Банкаўская аўтаматычная клірынгавая сістэма

**67. Рынкі:**

ДКП/ХА – Рынак дзяржаўных каштоўных папераў/хуткатэрміновых аблігацый

РКМП – Рынак карпаратыўных і муніцыпальных папер

**68. Рэжымы працы біржаў:**

НДА – непарарыўны двайны аўкцыён

ФЦУ – фіксаванае цэнаўтварэнне

ПА – прасты аўкцыён

ДА – дыскрыптыўны аўкцыён

ФЗ – форвардная здзелка

РК – рэйтынг крэдытаздольнасці

**69. Умовы банкаўскага дэпазіту:**

ТПД – тэрмін прыцягнення дэпазіту

ПВП – парадак выплаты працэнтаў

ПДСД – парадак датэрміновага скасавання дэпазіту

СВД – спосабы вяртання дэпазіту

**70. Падаткаабкладанне:**

ПДВ – падатак на дадатковую вартасць

БД – база дадзеных

**71. Грашовыя сродкі, сродкі аплаты:**

ДКБ – дзяржаўны казначэйскі білет

ДКА – дзяржаўнае казначэйскае абавязацельства

АДАЗ – аблігацыя дзяржаўнага ашчаднага займа

ВУП – валавы ўнутраны прадукт

ВНП – валавы нацыянальны прадукт

**72. Іншыя акронімы:**

РФ – Рада Федэрацыі

СЗМ – спецыяльна замацаваны менеджар

ДКА – дзяржаўныя кароткатэрміновыя аблігацыі

ДДА – дзяржаўныя доўгатэрміновыя аблігацыі

АК – абаротны капітал

АРП – адзіная разлікова-інфармацыйная прастора

ЗВГ – зона вольнага гандлю

БНГ – баланс народнай гаспадаркі

РОР (англ. Post Office Protocol) – пратакол паштовага аддзялення.

Вядома, у гэтыя групы не ўвайшлі ўсе акронімы сучаснай беларускай мовы і яе спецыяльных моў. Колькасць тэматычных груп не з’яўляецца абмежаванай і група “Іншыя акронімы” спецыяльна створана з мэтай, каб змясціць усе астатнія акронімы, якія не ўвайшлі ў пералічаныя групы “Скарачэнні савецкага часу”, “Агульнаўжывальныя скарачэнні”, “Скарачэнні ў беларускім АРГО” і інш.

Такім чынам, абрэвіатуры з’яўляюцца прыналежнасцю мовы навукі, бізнесу, нярэдка ў мове друку і перыядычных выданняў, інтэрнэт-дыскурсу, міжнародных зносін, сродкаў масавай інфармацыі, функцыянуюць у тэкстах рознага зместу і жанру. Гэта прафесіяналізмы, тэрміны і найменні, якія таксама атрымалі “грамадзянства” ў мове звычайных адносін. Наяўнасць ці адсутнасць скарачаных лексічных адзінак цесна звязана з працэсамі і рэформамі, жывымі сведкамі якіх мы

сёння з'яўляемся. На жаль, выходзяць з ужытку паасобныя абрэвіятуры вельмі хутка, па прычыне знікнення саміх прадметаў, паняццяў, абазначэннем якіх яны служылі, ці пераацэнкі, пераасэнсавання зместу гэтых паняццяў і з'яў на пэўным этапе грамадскага жыцця.

#### STRESZCZENIE

W artykule omówiono zastosowanie abrewiatur we współczesnym języku białoruskim i jego odmianach specjalistycznych. Autorka podjęła próbę przygotowania słownika abrewiatur. Na wstępie wyodrębniła 71 grup tematycznych podstawowych skrótowców, które niestety nie wyczerpały wszystkich jednostek. Należało więc wyłonić 72 grupę – „inne akronimy”, w której znalazły się pozostałe abrewiatury, takie jak skróty nazwisk współczesnych ludzi, skróty z epoki radzieckiej, skróty powszechnego użytku i inne.

**Słowa kluczowe:** akronimy, kompresja, specjalizacja, grupa tematyczna, słownik abrewiatur.

#### SUMMARY

This paper presents implementation of abbreviations in modern Belarusian and in its languages for specific purposes. The attempt has been made to prepare a dictionary of abbreviations. Although the author has established 71 thematic groups of basic abbreviations, they do not comprise all abbreviations. Consequently, the 72nd thematic group – “other acronyms” has been created. It includes such items as abbreviated names of contemporary people, abbreviations of Soviet times, abbreviations in common use, etc.

**Key words:** acronyms, compressive function, specialization, thematic groups, dictionary of abbreviations.